



Партыйнае жыццё

РАЙКОМ ПАРТЫІ І ШКОЛА

За першае паўгоддзе 1938—39 вучэбнага года сярэдняе пасяховасць навукаў...

але многа школ не адрамантавана, не закончана будаўніцтва новых. Так, напрыклад, дзіцячае ў садочна-капітальны раён...



На 10-дзённых курсах савратароў партбюро партыйнага арганізацыйнага г. Магілёва па падрыхтоўцы да выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных.

ВЫХОУВАЦЬ ТЭАТРАЛЬНУЮ МОЛАДЗЬ

Што азначае выхаванне маладых тэатральных маладзёў? Гэта, перш за ўсё, працаваць з імі. «Зразумела, нельга ўласці ў чалавека таго, што не дадзена яму прыродай...»

Тэатр. З першымі выканаўцамі прапуюць многа і ўспра, з з групі — менш. Атрымаўшы дыспрапорцыя — чым больш вольныя актывы...

Абвешчаны Камітэтам па справах мастацтваў пры СНБ ССРР Усеагульны агляд тэатральнай маладзёў, несумнянна мае мэта...

Для таго, каб малады актывы атрымалі сапраўдную карысць ад ролі, тэатра з іх многа працаваць над класікай тэатра, шукаючы ўнутраныя лініі вобразу і пачатковыя класічныя рэпертуары называючы багатай і, нарэшце, абмеркаваць ролі. Справа зразумела, не ў колькасці ролі, старонкаў у ролі, справа ў іх сутнасці. Актывы перш за ўсё павінен зразумець і, калі матэрыял такі, што зразумець няма, тады карысць ад іх сабе ён не атрымае. Актывы могуць сыграць і эпізод, ярка і добра напісаны, а значыць пазнаць зразумець, але развіццё можна толькі на багатай унутраным зместам ролі. Роль Патрушкі з «Горы от ума Грыбачова» можа быць выканана цікава хіба ў Патрушкі няма ні аднаго слова бо ў яго ёсць дзеянні і характар. У ролі і дух слоў «кушаты поладно» наўрад і можна зрабіць яры, запамінаючыся вольна. Народны актывы ССРР Л. М. Леаніда Гіргішэвіч у масе маладзёў зольнаму актыву Георгіеўскаму ў паставіўшы «Дасігасяў і іншыя» ён не падаўшы лямб дакладную ролу Гасіі. Я не хачу, каб малады актывы, быўшы актывы тэатра пераўтварыліся ў барацьбу за ролі. Не, я дзіця і гэтай мэтаю. І лічу, што тэатр больш чым да актыва да моладзі і шкільна яе жадаюць. Тэатр павінен вылучаць зразумець людзей.

ДАПАМАГАЦЬ КОМУНІСТАМ АВАЛОДВАЦЬ БОЛЬШЭВІЗМАМ

У шасці-сямі кілометрах ад раёнага цэнтру, ля чыгуны, раскінулася сяло Новая Юдча, Камярэнскага раёна. Тут ёсць крухальны завод, сельцо, Дом культуры, дзве школы, большыя. Тут-жа знаходзіцца калгас імя Трыяна Інтэрнацыянала, які адна з вышэйшых 390 гаспадарак. Пачы членаў партыі і 14 кампартэі складаюць пераважную частку партыйнага арганізацыйнага г. Магілёва.

ка вырашыць. А дапамогі не адчуваю. Я вучуся першы раз у Картыі. Для мяне было вясела пачынаць ад народніка. Зварнуўся да тав. Паўлава, але ён не змог даць грунтоўнага тлумачэння. «Народнікі халелі сінгуль уладу буржуазіі без пралетарыяту» — вось як ён «раслуцьваў» гэты пытанне.

13 жніўня на адкрытым партыйна-камамунарскім сходзе была заслухана справаздача сакратара партыйнага арганізацыйнага тав. Паўлава аб тым, як камуністы працуюць над звышненнем свабоды і пачынаюць партыйнае ўдзяленне. Усе 19 членаў і кампартэі партыі, як гаварыў тав. Паўлаў, самастойна вучуцца «Картыі курсу гісторыі ВКП(б)». Тав. Паўлаў вучуць тав. разам з Картыя курсу, тав. Шойн (старшыня сельсавета) — два дзеньці, іншыя таварышы не пайшлі далей іх.

Партыйна-камамунарскі сход у гэтым месцы не заслухана ні адной інфармацыяй камуніста, або кампартэі партыі, які ён вучыцца. Такія бескалатнасці прыносяць да таго, што летам амаль зусім замарана работа па партыйнай самаадукацыі.

ВЫСТАўКА ПА ГІСТОРЫІ ВКП(б)

Выстаўка па гісторыі ВКП(б) у гомельскаму парку культуры і адукацыі займае дзве пракурныя, старанна і з густам абформлены залы ў будынку былога вярхоўнага суда. Матэрыял тут размяшчаны ў харадэлагічнай паслядоўнасці ў адпаведнасці з «Картыям курсам гісторыі ВКП(б)».

кавалерыйска-рэвалюцыйнае дзеянне Лавра Майсеевіча Кагановіча ў час яго кіраўніцтва Палескім камітэтам РСДРП. Асобны раздзел выстагі прысвечаны літэратурна-адукацыйнаму дапамогу міжвакучнага і герона, пачынаючы ад маладзёжнай. Тут знаходзіцца карціна мастака Зорына «Партыйнае спаложэнне на дапамогу гомельскаму камунізму».

Райком партыі слаба сачыць за тым, як правядзены партыйна-адукацыйныя школы — у гэтым вядзі нехай яго работы.

Партыйна-адукацыйныя Выхавальна-адукацыйныя школы, на працягу ўсёго вучэбнага года амаль зусім не праводзіліся работні школы, якія знаходзіцца на тэрыторыі сельсавета. У вясніну Выхавальна-адукацыйныя школы сярэдняга і пачатковага класаў у гэтым годзе з вялікай колькасцю не атрымалі пачатковага класаў.

Райком партыі часта заслухоўвае справаздачы партыйна-адукацыйных школ, але ў гэтых справаздачах рабоня школа ўзгадваецца вельмі мала ўвагі. Інструктары райкома партыі, выязджаючы на сяле, у выключных выпадках аглядаюць і школы.

У Выхавальна-адукацыйных школах, вылучаючы партыйна-адукацыйныя школы, на гэты год з вялікай колькасцю не атрымалі пачатковага класаў. На гэты год з вялікай колькасцю не атрымалі пачатковага класаў.

На гэты год з вялікай колькасцю не атрымалі пачатковага класаў. На гэты год з вялікай колькасцю не атрымалі пачатковага класаў.

На гэты год з вялікай колькасцю не атрымалі пачатковага класаў. На гэты год з вялікай колькасцю не атрымалі пачатковага класаў.

На гэты год з вялікай колькасцю не атрымалі пачатковага класаў. На гэты год з вялікай колькасцю не атрымалі пачатковага класаў.

На гэты год з вялікай колькасцю не атрымалі пачатковага класаў. На гэты год з вялікай колькасцю не атрымалі пачатковага класаў.

Агітатары вучуцца з насельніцтвам выбарчы закон

На ядзвінкі паслядзейня партбюро мінаста вагарапаможнага завода імя Мяснікова быў перагледзены састав агітатараў працаваўшых на выбарчых участках у час выбараў у Вярхоўныя Саветы ССРР і БССР. Пазаваны новыя агітатары. Усёго на заводзе і на выбарчых участках будучы працаваць 57 агітатараў.

Лічы агітатары завода т. Літвін і Паўлоў, паказваючы добры ўзровень большасці агітатараў сярод насельніцтва ў час выбараў у Вярхоўныя Саветы ССРР і БССР, увесь час не павідалі гэтай работы.

ПЕРАДВЫБАРЧАЯ РАБОТА ў АСПАВІЦКІМ РАЁНЕ

Вялікая палітычная і арганізацыйная работа па падрыхтоўцы да выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных у аспавіцкім раёне. 562 агітатары ў вясні і 220 агітатары ў горадзе раз'ясняюць Сталінскаму Канстытуцыю, выбарчы закон, вядоўшыя падзеі ў нашай краіне і пачынаюць міжнароднае становішча. У вясні арганізавана 300 гурткоў, якія ахвтаваюць 6.940 выбаршчыкаў, на працягу вясня і на Уставаў створана 76 гурткоў, 104 гурткі абслугоўваюць хатніх гаспадыняў.

Лічы трывалы сувязь з выбаршчыкамі (каля 7 Дзержынскага выбарчага участка т. Міхасюк). Зараз яны на сваіх участках пачалі вучыцца Палажэння аб выбарах у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных БССР. Праведзена ўжо тры тры завітанкі. Агітатары знаёмяць выбаршчыкаў з вадзейнасцю паземлі ў нашай краіне і за рэабукон.

Дзень пры заводзе арганізуюцца двухдзёныя семінары агітатараў, дзе яны па рабона знаёмяцца з заканадаўчымі палітычна-масавай работы.

І. СУРАГА.

ПАЧОТНЫЯ ЗАДАЧЫ ПРАМЫСЛОВАЙ КААПЕРАЦЫІ

Промкааперацыя Беларусі ў гэтым годзе праабіла значную работу ў розных гарадах і раёнах рэспублікі арганізавана 35 новых арцеляў, 52 цэхі і 180 рамонтных майстэрняў.

У Мінску будзеца і сёння будзе закончан галаўнічкі завод. Пуск завода забеспечыць стварэнне сыварнай базі для вырабу галаўнічак. У Гомелі разгорнуцца будаўніцтва спецыяльнага цэха па вырабу харадэлагічных і дзюжных сталовых і чайных дышак. У Магілёве расшырэцца арцель, якая выпускае музычныя інструменты.

У масавую вытворчасць пунчаны жаноцыя зяты, новыя фасоныны гузікі з галазіта і палюзнага, галаўнічак бровшкі, фоташтатывы, дзіцячыя піяніна і саматэрыялы.

У Мінску будзеца і сёння будзе закончан галаўнічкі завод. Пуск завода забеспечыць стварэнне сыварнай базі для вырабу галаўнічак. У Гомелі разгорнуцца будаўніцтва спецыяльнага цэха па вырабу харадэлагічных і дзюжных сталовых і чайных дышак. У Магілёве расшырэцца арцель, якая выпускае музычныя інструменты.

НА БЫТАВІЯ ТЭМЫ

Разбураюць жыллёвы фонд

Пісьмы, якія паступаюць у рэдакцыю газеты «Звязда», сведчаць аб тым, што адушчаныя людзі скарыстоўваюцца з дзіця не паўножы, і многія дзямі па некалькі год не рамантаваныя. Жылдзуршчыне Кагановічскага раёна г. Мінска скарыстава сённяшні бюджэт па рамонтны квартал толькі на 55,3 проц., на Варышы-Ліскаму райжылдзуршчыне асталася некарыстаных 54,6 проц. асигнаваных сум.

У выніку будучыні пачынаюць адушчаныя людзі па некалькі год не рамантаваныя. Жылдзуршчыне Кагановічскага раёна г. Мінска скарыстава сённяшні бюджэт па рамонтны квартал толькі на 55,3 проц., на Варышы-Ліскаму райжылдзуршчыне асталася некарыстаных 54,6 проц. асигнаваных сум.

Я. ІВАШЫН.

НА УСЕСАЮЗНОЙ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ ВЫСТАУЦЫ

ЗА ЛЕПШЫ У СВЕЦЕ СОВЕЦКІ ЛЕН!

28 жніўня ў Маскве ў Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы адбылася сустрэча ільняводоў Савецкай Беларусі, Калінінскай і Смаленскай абласцей. Каля 1.500 экспанатаў і экскурсантаў прысутнічалі на гэтай сустрэцы. Падыліўшыся вопытам работы па вырошчванню і апрацоўцы ільну, беларускія, калінінскія і смаленскія ільняводы заключылі паміж сабой дагавор на сацыялістычныя спарыдніцтва.

ВЫСТУПЛЕННЕ тав. ГОРЭВА

(Прэзідэнт Акадэміі навук БССР)

Таварышы, уся наша краіна зараз перажывае найважнейшыя вытворчы і палітычны ўздым у сувязі з адкрыццём і работай Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі. Гэта — выдатная школа вопыту перадавых калгасоў і калгаснікоў, дасягненняў культуры і навукі ў галіне сельскай гаспадаркі.

На выстаўцы ў іржэй і пераконаўчай форме паказаны праспект сацыялізму ў вёсцы, рост навукі і культуры, дасягнутыя нашай краінай пад кіраўніцтвам партыі большавікоў, пад кіраўніцтвам вядзючага праўдара і настаўніка таварыша Сталіна. (Апладысменты, воплі: «Таварышу Сталіну і партыі большавікоў!»).

Гэтыя поспехі выклікаюць павагу і захапленне ў нашых сэрцах і патрабуюць да далейшай барацьбы за поспехі нашай радзімы.

Выстаўка выдзяляе не толькі тым, што яна паказвае поспехі нашай радзімы, паказвае ў нагляднай форме шырокае магчымасці і канкрэтыя шляхі далейшага росту нашай сацыялістычнай сельскай гаспадаркі. Тут паказаны дасягненні перадавых калгасоў, бригад, звенняў, калгаснікаў і калгасніц. А такія поспехі могуць быць дасягнуты кожным калгасам, кожным калгаснікам і калгасніцай, калі ў сваёй рабоце яны прымяняць вопыт работы перадавых сельскай гаспадаркі.

Наша задача — пашырар вопыт і дасягненні перадавых сельскай гаспадаркі сярод усёй масы калгаснікаў, каб кожны калгас стаў перадавым і каб тым самым мы змаглі выканаць да тэрміна план

ВЫСТУПЛЕННЕ тав. ГАГУРЫНА

(Машыніст ільнотрапальнай машыны Кірасна-Холмскага раёна, Калінінскай вобласці)

Апошнія два гады я працаваў на трапаляльнай машыне сістэмы Сергеева. У першы год я апрацаваў 104 цэнтнеры ільновавалкі, у другі — 278 цэнтнераў. Паказальнік звышай вытворчых даходзіць да 6 цэнтнераў, сутачнай — да 8—9, а часам і да 11,3 цэнтнера.

Такія вынікі я дабіўся таму, што добра аўтамаў машыну, правільна арганізаваў працу, даваў нармальную загрузку трапаляльню.

У гэтым годзе я ўзяў абавязаньства атрымаць на гэтай-жа машыне 300 цэнтнераў ільновавалкі.

Малая машына ў кожным калгасе нашага сельсавета заваявала вядлікі аўтарытэт. Усе калгасы заключылі з МТС дагаворы на трышкі валакна. Калгаснікі ўбачылі, як выгода апрацоўваць ільн на машыне

ВЫСТУПЛЕННЕ тав. МАЦЮШКОВА

(Старшыня калгаса «Справа», Сіроцінскага раёна, БССР)

Ах імені калгаснікаў, ініцыятывы і перадавой сельскай гаспадаркі Сіроцінскага раёна, Віцебскай вобласці, БССР, перадавае паважанае прывітанне арганізатараў і патрабаванні сацыялістычнага перамогі — камуністычнай партыі большавікоў і праўдараў народна-тэарыяў Сталіну («Інтэрнацыянал», апладысменты), а таксама перадавае прывітанне прэзідэнтам Калінінскай і Смаленскай абласцей.

Перад адкрыццём Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі наш раён вышаў у перадавы па Віцебскай вобласці па выкананню сельскагаспадарчых работ. Прымяняючы арганізатарскія мерапрыемствы ў 1938 г., калгасы нашага раёна атрымалі добры ўраджай ільну. План хатня дзяржавы ільновавалкі мы выканалі на 140 проц. і насення канюшыны на 295 проц. Я ўпэўнены, што ільняводцы БССР у будучым 1940 годзе зможуць выйсці на першае месца ў сапрабніцтве з ільняводцамі Калінінскай і Смаленскай абласцей.

У гэтым годзе наш Сіроцінскі раён выканаў план дзяржавы ільновавалкі дзяржаве не менш, як на 170 процантаў.

Наш раён, працягваючы школу сельскагаспадарчай выстаўкі, — будзе і ў будучым годзе ў ліку перадавых. Я не сумняюся, што мы зоймем першае месца па рэспубліцы.

Няхай жыць Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўка! Няхай жыць вядлікі праўдараў і арганізатараў сацыялістычнай працы таварышаў Сталіна! («Інтэрнацыянал», усе ўстаюць).

ВЫСТУПЛЕННЕ тав. КУЛАГІНА

(Дэпутат Вярхоўнага Савета СССР)

Таварышы, сёння прастаўнікі калгасоў, МТС і саўгасоў Беларускай ССР, Калінінскай і Смаленскай абласцей сабраліся для таго, каб абмяніцца вопытам і парадамі, як лепш выканаць задачу, пастаўленую перад намі XVIII з'ездам ВП(б), таварышам Сталіным, — даць краіне больш ільнопрадукцыі і лепшыя якасці.

Задача гэта, таварышы, самадэкам выканана не будзе. Для выканання гэтай задачы лепш за ўсё арганізаваць сацыялістычныя спарыдніцтва паміж Беларускай, Смаленскай і Калінінскай абласцямі за атрыманне высокай ураджаю. Вылоб вельмі добра, калі-б мы, узяўшы канкрэтыя абавязаньствы і варушыўшыся да сябе ў раёны, калгасы, апрацоўвалі ўзялі хваля сацыялістычнага спарыдніцтва. Гэта было-б лепшым аказам нашай большавіцкай партыі, таварышу Сталіну на іх клопаты аб калгасным сацыялізме.

Намеснік наркома тэксільнай прамысловасці СССР тав. Дзімітрэў прапавіў ільняводцам патрабаванне — мы павінны даць высокай ураджаю ільну, нумарам 26 і вышэй. Гэта зусім аказнае патрабаванне, бо партыя, саветы і ўрад аказваюць нам штогодняя вельміруду дапамогу. Колькі ў нас машын, колькі ў нас мінеральных угнаенняў! Колькі ў нас аграмаў! На гэтую вельміруду дапамогу аказам большавіцкім справам.

Тав. Дзімітрэў гаварыў тут аб ільнопрадукцыі Бельгіі. Мы павінны, моў, раўняцца на ўраджаі ільну на Бельгіі. А мне здаецца, што ў нас ёсць усе ўмовы для таго, каб даць ураджай і якасць ільну не толькі такія, як Бельгія, а куды вышэй. (Бурныя апладысменты). Беларусь вырваць надарную барацьбу. Мы можам даць і выдатны ільн. Аб гэтым гаворыць вопыт лепшых ільняводцаў — Бондэрванна, Саранчука і многіх іншых, якіх звычайна штогод высокай ураджаю называюць добрага ільну. За гэта партыя і ўрад уназагодзілі лепшых ільняводцаў ордэнамі і медалямі.

Калі ўжо справа дайшла да таго, што таварышы з Смаленскай і Калінінскай абласцей гавораць, што абавязвае перагаворы нас на ўраджаю ільну, то давайце парамся — можа быць і мы возьмем на сябе задачу — даць у 1940 годзе не менш 4,5 цэнтнера валакна на гектар. Як таварышы з Беларусі глядзяць на гэтую справу? (Апладысменты).

Голас: Смаленская дасць вышэй! Тав. Кулагін: Мы лічым, што аб 2—2,5 цэнтнера гаварыць няма чаго. Калі брань абавязаньства, то патрабна ўжо браць таго, якое ішло-б на лініі выканання ўказанай таварыша Сталіна (апладысменты), г. зн. даць нашай прамысловасці дастатковую колькасць выдатнага ільну. Трэба браць таго абавязаньства, каб намеснік наркома тэксільнай прамысловасці тав. Дзімітрэў у 1940 годзе не мог сказаць нам: «заноў нічога не атрымаўся». А мы скажам: «атрымаўся», тав. Дзімітрэў, і нават лепш, чым у Бельгіі.

Таварышы, Беларусь павіна заключыць дагавор на спарыдніцтва па абаронай рабоце з Далекай Усходам. Мы жывем на граніцы з капіталістычным Захадам. Нашы беларускія калгаснікі заўсёды павіны гэтае, заўсёды ў мабілізацыянай гатоўнасці, заўсёды гатовы разграміць любога ворага.

Таварышы! Заключыце дагавор на спарыдніцтва паміж БССР, Смаленскай і Калінінскай абласцямі яшчэ больш умяце абароназдольнасць нашай радзімы. Будзем змагацца за тое, каб нашымі XVIII парт'езда, указанымі таварыша Сталіна на сельскай гаспадарцы былі поўнасьцю і дасягненнем выкананы! (Апладысменты).

Няхай жыць наш вядлікі, любімы таварыш Сталін! (Воплі: «Ура!», «Няхай жыць вядлікі Сталін!»).

ВЫСТУПЛЕННЕ тав. ДЗІМІТРЫЕВА

(Нам. наркома тэксільнай прамысловасці СССР)

Таварышы, наша сельская гаспадарка дабілася вядлікіх поспехаў у зборы ільновавалкі. За апошнія 10 год мы маем павелічэнне валавога збору ільновавалкі амаль у два разы. Але, ураджалінасць ільну ў нас, у Савецкім Саюзе, стаіць значна ніжэй чым у капіталістычных краінах.

У нас значна палешана насенне. Так, напрыклад, калі ў 1933 годзе таварышам Сталіным, у 1934 г. — 62,5 тыс. асярэдкам, у 1936 г. — 7,5 цэнтнера і т. д. Як бачыце, ніжэй 7 цэнтнераў з гектара бельгійскі ільн не збіраў.

А што мы маем у сабе? У 1934 г. — 2,5 цэнтнера, у 1935 г. — 2,6, у 1936 г. — 2,5, у 1937 — 2,5 цэнтнера. У гэтых адносінах мы вядзём адстаем ад капіталістычных краін.

Калі мы возьмем іншыя капіталістычныя краіны, то ўбачым, што амаль усюды збор ільновавалкі з гектара значна вышэй нашага. Мы маем такаса нізкую якасць ільновавалкі.

У выніку такога адставання наша ільнявая прамысловасць недааформлена патрабна валакна і, у асаблівасці, валакна высокай нумароў. Так, напрыклад, за 1938 г. прамысловасць атрымала тропічнага ільну нумароў 18 і вышэй толькі, прыкладна, 4 процанты ад усяй сацыялістычнай ільнявой прамысловасці савецкай краіны. Нашы прамысловасці самым высокім нумарам працягваюць нумар 30, у той час, як Бельгія мае 60-я нумары і вышэй. Вы бачыце, што ў адносінах сортнасці мы адстаем ад капіталістычных краін.

ВЫСТУПЛЕННЕ тав. НАДАВА

(Старшыня калгаса «Шлях сацыялізма», Шклоўскага раёна, БССР)

1 жніўня адкрылася Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўка — дэманстрацыя гістарычнага перамогі нашага калгаснага ладу. Гэты перамогі магчымы толькі ў нашай кудунай савецкай краіне. Яны магчымы дзякуючы таму, што ў нас ёсць камуністычная партыя і вядлікі праўдараў таварыш Сталін (апладысменты), які штогодняя калгаснікам аб нас, калгаснікам, аб нашай сацыялістычнай гаспадарцы.

Таварышы, наша Савецкая Беларусь займае адно з першых месцаў у Савецкім Саюзе па развіццё такой тэхнічнай культуры, як ільн. І зараз, аб'яркоўваючы сацыялістычным дагаворам паміж ільняводцамі Калінінскай, Смаленскай і Беларускай абласцей, мы даем абяцанне партыі і ўраду, што Савецкая Беларусь і ў далейшым будзе развіваць гэтую каштоўнейшую культуру і даб'еша ў сярэднім на 4—5 цэнтнераў ільновавалкі з гектара.

ВЫСТУПЛЕННЕ тав. ЯКАЎЛЕВА

(Старшыня калгаса «Заря», Веліскага раёна, Смаленскай вобласці)

Я буду гаварыць вядліка. Працую я зараз у калгасе «Заря» старшыняй. Спачатку ў гэтым-жа калгасе была вясенняй. У 1938 годзе яна па 6 цэнтнераў ільновавалкі з гектара.

Як я дабілася такога ўраджаю? Вясенню, за нашым і іншым звонімі былі замарозкі і вясення ўчасткі цяла прахалі ільну. Пад забавею ворува мы ўнеслі частку ўгнаенняў.

А вясной, як толькі сагнала снег, мы ўнеслі фосфарны і ішчыя ўгнаення. Потым даў цюль і іштучныя пажар. Ільн выраб выдатны.

Мы не павінны забываць, аб тым, што абяцанні даць нашай абаронай прамысловасці ільн самым высокім нумароў. Паўтарам, таварышы, у гэтых адносінах у нас справа абстаіць дрэнна. Калі мы возьмем якасць валакна за апошнія годкі то ўбачым наступнае: сярэдня нумар па ўсяму Савецкаму Саюзу складаў: у 1935 г. — 9,95, у 1936 г. — 9, у 1937 г. — 8, у 1938 г. — 8,6, паводле паларытных даных.

У чым-жа тут справа? Дзе крыніца прычыны нізкай якасці ільновавалкі?

Возьмем, хоць-бы пытанне пераабілення. Пераабіленне мы зможам на 100 проц., а з расілкам ільну ў нас не ўсё добра. Вы ведаеце, што савецкае расіцка ільнявой салянкай, падліцце, мочка і вясенка з матчы расілкам поспех бараньбы за ільн. Аднак, у гэтых адносінах справа абстаіць у нас вельмі дрэнна.

Што мы бачым з вопыту замежнай практыкі, у прыватнасці бельгійскай? Там на гектар высваюць на 3 цэнтнеры ільносея, мы высваем толькі 1,3—1,4. Лепшы вопыт ільносея мы, на жал, не пераносім на свае палы.

Нашы асобныя стаханавіцы атрымалі па 18—20 цэнтнераў з гектара. Гэтым яны даказалі, што ў нас ёсць усе магчымасці атрымаць высокай ураджаю.

Вядліка важнае значэнне для ўсёй нашай народнай гаспадаркі і, у асаблівасці, для абароны нашай краіны, мае вядлікае нумаральнае валакна. Ільну мы павінны адрабляць выключна ўвагу.

Вось, уласна, тым патрабаванні, якія прапавіў наш сацыялістычны ільнявая прамысловасць да ільняводцаў. Яны бача пераказаны, што ільняводцы, перамажучы вопыт лепшых, разгортваюць сацыялістычнае спарыдніцтва, у дасягненні будучым дагавор і перамагаюць на ўраджалінасці ільну капіталістычных краін. (Апладысменты).

КАЛГАСНЫ УНІВЕРСІТЭТ

На Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы — усенародны агіт перамогі сацыялістычнага земляробства — прыбылі лепшыя людзі калгасоў, МТС, саўгасоў, перадавыя навукі, літаратуры і мастацтва. Пназ выстаўку прайшла вельміна армія людзей, убагатуіўшыся новымі армія ўражаннямі, убагатуіўшыся новымі ведамі.

Вядліка цікавае да выстаўкі, вядліка імкненне ўзяць ад яе магчыма больш. За дзесяць год, якія аддзяляюць нас ад гістарычнага навароту сялянства нашай краіны на шлях калектывізацыі, у савецкай вёсцы вырас новы чалавек. «Сотні тысяч і мільёны людзей з сялян пераўтварыліся за гэтыя годкі ў вопытных арганізатараў буйнай грамадскай гаспадаркі ў калгасе, у калгасных звышніх і брыгадах. Гэтыя людзі імкніа аналізаваць перадавы сельскагаспадарчай культуры, сельскагаспадарчай навукі» (Молатаў).

Партыя адкрыла ў гэтых новых людзях вельмінае запавячэнне сіл, уявіла іх прагнаста ўсё пазнаць, уявіла большавіцкай жаданай волі. Экскурсыяны ўважліва выслухоўваюць экспанатаў ў вядлікіх павіліях, у павіліях «Механізацыя», «Зарня», «Вавоўна», «Жывялага доўга», у Мічурынскім садзе, на вопытных пасевных участках.

Так ідзе сапраўдная вучоба, усвоення і ўвасенненне перамогі вопыту, перадавой тэхнікі, навуковых ведаў. Выстаўка — сапраўдны калгасны ўніверсітэт.

У гэтым усеаюзнай універсітэце абучэнне праходзіць яшчэ і дзінным шляхам. Штогодняя з дакладамі выступавыя практыка — перадавыя сацыялістычнага земляробства і акадэміі. Перад экскурсыяны: экспанатаў ўжо выступілі — ініцыятар руху ефрэмаўскіх агітатараў Вярхоўнага Савета РСФСР М. Е. Ефрэмаў, вядомы вопытны загадчык калгаснай хатня-лабараторыі з Чэлябінскай вобласці тав. Мальбіў, вядомы ефрэмаў І. Е. Чуванав, вядомы камбайнер А. Осьця, акадэмік Пшыш, Лясенка, Янушкіч, Лясун і інш.

Галоўная ўмова высокай ураджаю, — сказаў М. Е. Ефрэмаў, — абавязковае прымяненне ўсёго комплексна перадавой агра-тэхнікі. Калі мы добра падрыхтуем глебу і ўнасем глебу пажыўныя вясенняў, але не дадзём добраахвотнага насення, то вядліка, вядліка не атрымаем. Калі мы і насенне добрае забавочым, але не будзем даглядаць па пасевам, то рэзультаты такаса будуць неадарнасныя. Таму трэба забавочыць расіну ўсім, у чым яна мае патрэбу, узяўшыць на ўсе бакі яе жыцця.

У правільнасці вывадаў тав. Ефрэмава кожны з саўхатоў мог пераканацца на вопытных пасевных участках.

На выстаўцы будзе зроблена каля 300 тыхіх дакладаў. Калі прыняць пад увагу, што іх адзін даклад, і адно выступленне стаханавца аб будучонага не праходзіць без таго, каб дакладчыкам не былі заданыя савецкія пытанні і каб на гэтых пытанні не даваліся адказы, то зусім ніяка стаханавца, якую вядліку вывучу, якую моцно зарадку атрымліваюць экскурсантаў і ўдзельнікі выстаўкі.

Павлічэнне, гаспадарчае і культурнае значэнне выстаўкі вядлікае яшчэ і тым, што яна служыць асяннай для дэманстрацыі маральнага адзінства савецкага народа, яго раўначасна і пад сіятам партыі Леніна—Сталіна яшчэ шырокі разгортваюць барацьбу за новыя вытворчыя поспехі, яго гатоўнасці па перамогі закліку партыі і ўрада адбыць любое нападзе на ворагаў на савецкую зямлю.

Амаў кожны дзень у павіліях адбываюцца сустрэчы калгаснікаў рэспублік, краёў і абласцей. Украіны сустрэча з грузінамі, беларусамі — з далаб'яцкімі і украінцамі. Адбыліся сустрэчы баўгароў і павіліях рэспублік — Узбэскай, Таджыцкай, Туркменскай, Азербайжанскай і Кіргізкай, стаханавіцаў павіліях усіх аўтаномных рэспублік РСФСР, майстрав сацыялістычнага земляробства з канструктарамі лепшых заводаў сельскагаспадарчага машынабудавання і інш.

Калгаснікі заключалі дагаворы сацыялістычнага спарыдніцтва, бразі на сваё абавязаньства даць па тав, каб у 1940 годзе быць у звышніх якасці выстаўкі, правесці ўзбодку ўраджаю савецкае і без старт, узорна паставіць абаронную работу і т. д. Многа ўвагі ўдзялялася пытанню аб пераасенні на багатай зямлі Сібіры і Далекага Усхода.

У тым, як усё гэтыя пытанні ставіліся і як вешаліся, прагавіла адна асноўная рыска: рускія, украінцы, беларусы, грузіны, ўзбекі, кіргізы разумеюць адзін аднаго а поўнасьцю, іранізуючы былі аднымі па чыстасці, адным імкненнем — усё зрабіць, каб жыццё на савецкай зямлі стала яшчэ больш прыгожым, яшчэ лепшым, усё зрабіць, каб жыццё было больш узрадчытым, вядліку любімою радзіму — Саюз Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік.

Выстаўка надзвычай добра паказала нам «новы тым сялянства, вызваленага ад усяляк эканамічнай. Такаса сялянства», — ведала нічо гісторыя чалавечтва» («Баротні курэ, гісторыі ВП(б)», стар. 328).

У павіліях і на плошчах выстаўкі разгортваюцца хваляючыя, незабыўныя сцены, якія гавораць аб высокім патрыіцы савецкага патрыятызма і халадзючыю мучаным маральна-патрыіцычным адзінства савецкага народа. Людзі ў рошых адзясенях, гаворачы на рошых мовах, ішла, сардэчна пацікаўляюць адзін аднаго дзін, іштаюць адзін аднаго, па-братку абмялоўча, пшчасліва, што сустрэліся на ўсенародным агітэ сваёй працы. Гэтыя сустрэчы — залог злучачы, яшчэ большых перамогі ў будаўніцтве камунізма.

А. МАТВЕЕВ.

ПАЎЛЮК ТРУС

(Да 10-годдзя з дня смерці)

П. Трус шэст пікары і асаблівасці. Выступіўшы ў літаратуры ў 1924 годзе, мадзны лавт не доўга пашпаваў у галіне сваёй любімай справы. Увясень 1929 года нечаканая смерць абарвала яго жыццё.

Літаратурна-паэтычная вядлікасць П. Труса ўладзаванца ў рамкі павіліях (1924—1929) год. Пры жыцці паэта былі выданы два зборнікі яго лірычных вершаў. Першы — «Вершы» — 1925 год, і другі «Ветры буйныя» — 1927 год. Пасля смерці паэта Акадэмія навук БССР выдала поўны збор твораў Труса.



Вядліка сацыялістычнай рэвалюцыя, грамадзянскага вайна, савецкага рэвалюцыя, Чырвоная Армія, комсомол, жыццё праўдара сацыялістычнага савецкай вёсцы, гераічна-бараньба працоўных капіталістычных краін — усё асноўныя тэмы творчасці паэта. Характар самой тэматыкі вешаць, што перад нам паэт, моцна звязаны з сучаснасцю, вырашаны на глебе нашай рэвалюцыя. Вывілаць з ім, П. Трус усхвалявана ўсё ў вясцёў сацыялістычна рэвалюцыя, і з магчымай для яго пшырасці і сілай пералаў праўду пра рэвалюцыю і прынесенае ёю новае жыццё.

Паказу грамадзянскай вайны і ўстаўдзінна гераічна рэвалюцыянага народа ў барацьбе з эканамітарамі алігасіа першае і галоўнае месца ў грамадскай лірыцы паэта («Лірыка», «Лірыка мошчына і інш.). Гарачай навісавіца — спрашчэння ворагаў беларускага народа — польскіх паноў і капіталістаў пшчасліва лепшыя творы П. Труса. Жыццёсі беларускага нававання «ўстаюць перад нам з многіх яго вершаў.

Любы паэта та сваёй радзімы абумовіла павілінасць у яго паэзіі тым абаронай сацыялістычнай будаўніцтвам. Мададзі

у патрэбным маляўнічым ізабражэнні паэта — гэта краіна светлай волі, вядлікай радзіцы, гераічнай працы і грамадзянска сацыялістычнага будаўніцтва. Беларусь, прыгнечаная ў мінулым краіна, абарамала сяброў і дзяржавунасць, дзякуючы Вядлікаў сацыялістычнай рэвалюцыі. Гэтую Вядлікаў рэвалюцыю ўхвалявана вітае паэт. «Савецкая Беларусь» — малое аўтар, — краіна малая, дужая і свабодная. Яе прастроні ўпрыгожаны вяснямі, яна апрацута ў праменні кастрычніцкага сонца, над ёй яра свешчэ зорка волі і пшчасця. Гордасць і радаць за прыгавіду-краіну, агітывам, пшчасліва ўпэўненасць у светлую будучыню сваёй радзімы — вясёлым і пачуццям, якія прапавіваюць сабой многія творы П. Труса. З вядлікай аманца аналізавані і багаторымі пафасам заўважэ паэт аб вядлікім пшчасці жыць у краіне Савецкай.

Спраўным савецкі патрыёт Трус, які біважэна любіць сваю савецкую радзіму, не раз заўважэ аб сваёй гатоўнасці ў патрэбную мінуту аддаць жыццё сваё за яе пшчасце.

А будучы дні... баі... паходы... Уміраць не страшна за свабоду... Мы дзінці сонца і жыцця.

У сваёй творчэ малалюбу паэту ўстаўдзінна перадаць вельміруду любові савецкага чалавек да сваёй радзімы і светлага пачуцця вядлікай жыцця, якім пшчасліва гродзі савецкага народа.

Лірычны герой у паэзіі Труса гэта чалавек, які ўвесь у сучаснасці, моцна звязаны з ёю, чалавек, які рэвалюцыя і сацыялістычнае будаўніцтва адчувае і ўспрымае як сваё, пшыбка кроўчыню страву. У янасі асноўнага дзімітрэвчата гераічна думак і пачуццяў лірычнага героя неаб-

ходна ўказвае на матыў любі і адданасці сваёй краіне і справе працетарскай рэвалюцыі.

П. Трус у беларускай літаратуры з'яўляецца армі прастаўніком сацыялістычнай рамантыкі. Рамантызм П. Труса сацыялістычны не свабоду характару, рэвалюцыяна паказавань, актывна дзейны і багаты. Рамантыка паэта не адарвана ад жыцця. У пшчасліваці, пшчасліваці, прыгожасці вобразаў сіла і абавязнасць павіліях Труса. Лепшыя творы яго асвеня задушэным лірызмам, прасякнутым баявым рэвалюцыяным заклікам, рамантычным пафасам баявобі і буйнасці. У яраісі, прастаце, воб

